

Таким образом, у храма есть входная часть (притвор), основная часть храма (центральная) предназначена для молящихся, и восточная часть (алтарь) за иконостасом предназначена для нахождения священнослужителей.

Неподалёку от иконостаса на левой стороне находится небольшой балкончик с перилами, куда ведёт каменная лестница. Этот балкончик называют амвоном.

В древних христианских храмах было возвышение для чтеца, проповедника – амвон. В католических храмах его заменила «кафедра» сбоку от алтаря.

Такой амвон не характерен для православного храма. Возможно, виной тому знания архитектора этого храма Д.И. Грима. Он объездил всю Европу, какой-нибудь итальянский храм мог подсказать архитектору идею такого необычного амвона.

Так что впечатления от храмов разных времён и стран легли в основу проекта этой церкви, очень необычной для территории Беларуси.

Рукотворный памятник зодчества XIX в. – Свято-Николаевский храм – оригинальный по архитектуре. Его внешний вид времён первых христиан, невысокий купол, акцентирующее на себе внимание подкупольное пространство, амвон, колонны, напоминающие римские мотивы, очень отличаются от храмов нашей республики.

Возможно, это даже единственный храм такого стиля – византийского – в нашей стране.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кулагін, А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. давед. / Маст. І.І. Бокі – Мн.: БелЭН, 2001. – 328 с.: іл.
2. Лазарев, А. Возрождённая святыня // Царкоўные слова. 2008. – № 50. – С. 50.
3. Лазарев, А.Г. Справочник архитектора / А.Г. Лазарев, А.А. Лазарев, Е.О. Кудинова / под общей ред. А.Г. Лазарева. – Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 392 с.
4. Макарава, С. Храм памятае...// Настаўніцкая газета. – 21 чэрвеня 2001 года.
5. Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область / АН БССР, Ин-т искусства-ведений, этнографии и фольклора, Белорус. Сов. Энцикл.; редкол.: С.В. Марцелов (гл. ред.) [и др.] – Мн.: БелСЭ, 1990. – 424 с.: ил.
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.forts.hram.by

УДК 398.21.372.2

Дулевіч Д., Бурак Н.

Навуковы кіраунік: выкладчык Пікула Л.У.

ГІСТАРЫЧНЫ ШЛЯХ АДНАГО З ДУХОЎНЫХ ЦЭНТРАЎ БЕРАСЦЕЙШЧЫНЫ – СВЯТА-МІКАЛАЕЎСКАГА ГАРНІЗОННАГА САБОРА

Народу цяжка жыць без духоўнай састаўляючай. Душа яго цягнеца да Бога, у храм. У свецкія часы многія цэрквы былі зачыненыя ці разруйнаваныя. Цяжкі лес напаткаў і Свята-Мікалаеўскі гарнізонны сабор Брэста, які сёння, на шчасце, ужо працуе і з'яўляеца асяродкам духоўнасці Брэста і Берасцейшчыны.

Гісторыя Свята-Мікалаеўскага сабора чесна пераплытаецца са сваёй папярэдніцай на берасцейскай зямлі – Свята-Мікалаеўскай царквой, разабранай ва ўгоду стварэння Брэсцкай крэпасці. Аб тым храме засталіся толькі малюнкі на гравюрах і дакументы Брэсцкай Уніі 1596-года, якая была заключана іменна ў той царкве. Сабор у імя свяціцеля Мікалая Цудатворца быў створаны як гарнізонны храм на тэрыторыі крэпасці, якая будавалася. Ён быў закладзены ў 1851 годзе, калі ў горадзе не было ніводнага, дзеючага праваслаўнага храма, і воінскія чыны павінны былі здавольвацца часовым царкоўным памяшканнем у будынку былога рыма-каталіцкага базыльянскага манастыра. Сродкі на сабор сабралі афіцэры гарнізона і духавенства. Храм начарна скончыл ўжо да

канца 1850-х гадоў, але пяціглавая царква з-за сваёй вышыні аказалася не адпаведнай стратэгічным мэтам крэпасці, а таму ў сярэдзіне шасцідзесятых гадоў яе разабраў, і ў 1872 годзе другі раз перабудавалі. Аднак і гэту царкву прыйшлося разабраць, бо яна з прычыны неадпаведнага цляжару скляпенняў, дала трэшчыны ў многіх месцах.

Нарэшце ў ліпені 1874 быў пачаты, а ў 1876 годзе щасліва скончаны крапасны сабор. План сабора быў складзены акадэмікам Расійскай акадэміі мастацтваў архітэктарам-професарам Д.І. Грымам, а будаўніком яго быў ваенны інжынер капітан Л.М. Іваноў. Храм быў збудаваны на адпушчаныя ваенна-інжынерным ведамствам сумы, у колькасці 139,976 руб. 59 1/2 коп., з якіх 48,000 руб. выплачана Пецярбургскаму Таварыству узаемнай дапамогі рускіх мастакоў за ўнутранае аздабленне і малюнчыя працы. Велічны храм-базіліка меў толькі адзін прастол. Купал храма вянчай Георгіеўскі крыж. Лічыцца, што ацяпляўся храм з дапамогай камінаў, як палацы або лазні. Сабор быў аднесены каменай сцяной і знаходзіўся сярод раскошнага сквера. 21 жніўня 1877 г. ён быў урачыста асвечаны ў прысутнасці ўсяго прыгоннага гарнізона біскупам брэсцкім Іаннуарыем.

У перадрэзвалчыны перыяд сабор быў цалкам забяспечаны рызніцамі і начыннем, пры ім дзеянічнай дзеве школы, была прыпісаная царква Аляксандра Неўскага пры шпіталі. Па штаце пры саборы былі: настаяцель-протаіерэй, два святары, дыякан і псаломшчык. Сярод аброзоў сабора быў вобраз свяціцеля Мітрафана Варонежскага, дастаўлены З чэрвеня 1840 г. інжынер-ма佈рам М. Г. Еўрайным па загадзе імператара Мікалая I у памяць перавезеных вадою з Бабруйска ў Брэст-Літоўск першых артылерыйскіх снарадаў. З часу асвячэння да 12 чэрвеня 1890 г. сабор знаходзіўся ў ведамстве Літоўскай епархii, але затым, па царскаму загаду, быў аднесены да ведамства прытапрысвітэра ваеннага і марскога духавенства. У 1906 г. храм быў раслісаны ў раманскім стылі, атрымаў назыву "Мікалаеўскі гарнізонны сабор" і стаў галоўным воінскім храмам Заходнепрыграñчай акургі. Храм наведвалі ўсе імператары – ад Аляксандра I да пакутніка Мікалая II.

Першая сусветная вайна абрываўла на сабор і першыя снарады. У 1915 г. ў глыб Расіі былі эвакуяваныя званы. Пасля заняцця Брэста Польшчай у 1919 г. і афіцыйнага ўключэння гэтага края ў склад Польшчы па Рыжскаму мірнаму дагавору 18 сакавіка 1921 г. храм апынуўся ў руках рымска-каталікі. У 1922-1930 гг. яго перабудавалі і да непазнавальнасці і ператварылі ў рымска-каталіцкі гарнізонны касцёл святога Казіміра па праекце польскага архітэктара Ю. Лісецкага. Фасад храма стаў нагадваць касцёл аўгустынаў, які некалі існаваў на тэрыторыі старога Брэста.

З прыходам Чырвонай арміі ў 1939 годзе і ўключэннем Брэста ў СССР сабор быў перарабсталіваны пад гарнізонны клуб. Напярэдадні нападу нямецкіх войскаў ён выкарыстоўваўся як клуб 84-га стралковага палка. У ходзе баёў у чэрвені 1941 года будынак стаў важным пунктам абароны, бо размешчаны на самым высокім месцы вострава, адкуль добра праглядаецца ўся тэрыторыя крэпасці. Будынак не раз пераходзіў з рук у руки і стаў адным з апошніх агменяў супраціўлення савецкіх воінаў у цытадэлі. Уесь храм быў знявечаны кулямі, асколкамі гранат, снарадаў і бомбаў, але ўсё-такі ўцалеў. На яго сценах застаўся надпіс абаронца, пішучыя, што памруць, але з царквы не сьдуць.

У 1960-я гады была праведзена кансервацыя будынка ў ходзе будаўніцтва мемарыяла "Брэсцкая крэпасць-герой", і ў такім выглядзе ён прастаяў да 1990-х гадоў.

У 1994 годзе сабор быў вернуты Праваслаўнай Царкве ў гнітлівым стане, пачаліся працы па яго рэстаўрацыі. Працэс аднаўлення быў складаны і патрабаваў вялікіх выдаткаў, рэканструкцыя вялася за кошт ахвяравання вернікаў, пры садзейнічанні абласных і гарадскіх уладаў, сілавых структур.

З восені 1995 года ў Мікалаеўскім гарнізонным саборы пачалі правіца набажэнствы, у зімовы перыяд – у ніжнім храме. Першая Боская літургія была адслужана ў 1996 годзе. 22 мая 1999 года над узноўленым купалам храма быў узведзены і асвячоны новы крыж. 18 чэрвеня 2001 на званіцы быў узняты бронзавы звон вагой у 1 тону – адзін з найбуйнейшых званоў, адлітых за апошнія 100 гадоў на Беларусі.

24 чэрвеня 2001 г. патрыярх Маскоўскі і ѿсye Русі Алексій II, які яшчэ ў 1995 г. адслужыў у саборы памінальную службу, асвяціў верхні прастол храма. У снежні 2003 года ў дар для званіцы былі перададзены 7 званоў ад урада Украіны з надпісам на вялікіх званах: "У памяць абаронцаў Айчыны. Леанід Кучма". У 2004 г. храм упрыгожыла сяміяруснае панікадзіла з дванаццацю абразамі і ста чатырма свечкамі. Аднаўленчыя працы, нацеленныя на ўзнаўленне гісторычнага ўбрання сабора, працягваліся і пасля.

Сёння сабор – гэта масіўны купальны будынак, выкананы ў візантыйскім стылі. У сярэдзіне яго ўсталявана 8 калон. Святло пранікае праз 7 вокнаў у авальнай частцы. Распісаны храм у раманскам стылі.

Сабор мае два рабочыя паверхі. У трэці, ніжні, сёння доступу няма. На адным паверсе знаходзіцца храм у гонар Святога пакутніка Іаана Воіна. Верхні паверх – храм, асвячоны ў гонар святога Мікалая Цудатворца.

Сёння Свята-Мікалаеўскі гарнізонны сабор з'яўляецца асяродкам духоўнасці Берасцейшчыны. У гэтым храме моляцца людзі, сталага ўзросту і зусім маладыя, жыхары горада ды навакольных весак і венечных. Сюды прыязджаюць у паломніцтва і на экспкурсіі. Гэты храм – вабіць духоўнасцю і сваёй багатай гісторыяй. Свята-Мікалаеўскі гарнізонны сабор сапраўды з'яўляецца адным з духоўных цэнтраў Берасцейшчыны.

СПІС ЦЫТАВАНЫХ КРЫНІЦ

1. Кулагін, А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. давед. / Маст. І.І. Бокі – Мн.: БелЭН, 2001. – 328 с. іл.
2. Лазарев, А. Возрождённая святыня // Царкоўные слова. 2008. – № 50. – С. 50.
3. Макарава, С. Храм памятае... // Настаўніцкая газета. – 21 чэрвеня 2001 года.
4. Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область / АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора, Белорус. Сов. Энцикл.; редкол.: С.В. Марцелов (глав. ред.) [и др.] – Мн.: БелСЭ, 1990. – 424 с. ил.
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.forts.hram.by

УДК 663.952/.77.031

Друженя Д.Н., Безсілко В.Н.

Научный руководитель: Прилуцкая О.Е.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧАЕВ В ПАКЕТИКАХ РАЗОВОЙ ЗАВАРКИ

Обеспечение здоровья населения страны – одно из приоритетных направлений деятельности Государства и Общества. Питание в этой системе является важнейшим рычагом, обеспечивающим поддержание здоровья, работоспособности, творческого потенциала нации. Формирование согласованной государственной и общественной политики в области здорового питания является не только своевременной, но и жизненно необходимой задачей, поскольку не адекватное физиологическим потребностям организма питание сегодня представляет угрозу национальной безопасности страны. В поддержании здоровья, работоспособности, активного долголетия населения Беларуси важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению организма человека необходимыми пищевыми веществами: белками, пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами и другими. Питание должно удовлетворять не только физиологические по-